

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY

KOD			
-----	--	--	--

PESEL									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*miejsce
na naklejkę*

**EGZAMIN MATURALNY
Z JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO
POZIOM PODSTAWOWY**

DATA: 23 maja 2018 r.

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00

CZAS PRACY: 170 minut

LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50

**UZUPEŁNIA ZESPÓŁ
NADZORUJĄCY**

Uprawnienia ucznia do:

dostosowania
kryteriów oceniania

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołowi nadzorującego egzamin.
2. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.
3. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
4. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
5. Możesz korzystać ze słowników językowych.
6. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.
7. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.

NOWA FORMUŁA



MOB-P1_1P-182

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 1.–6.

Сандра Ньюман

Мужчына ў слязах

Гісторыя ведае шмат прыкладаў, як гаравалі рыцары, рыдалі манахі і плакалі закаханыя. Што стала цяпер з высакородным мастацтвам мужчынскага плачу?

„Мужчыны не плачуць” – вось адна з нашых найбольш укаранелых ідэй мужнасці. Хоць мужчыну дазваліеца выціснуць з сябе скупую слязу на пахаванні, альбо калі ён прышчэміць пальцы дзверцамі машыны, усё ж мяркуеца, што хутка возьме контроль над сабой. Прылюднае галашэнне – выключна для дзяўчат.

Гэта не толькі чаканні соцыуму, але і навуковы факт. Усе сучасныя даследаванні сведчаць, што жанчыны плачуць значна часцей за мужчын. У 2009 годзе метадаследаванне Германскага таварыства афталъмалогіі вызначыла, што жанчыны плачуць у сярэднім у пяць разоў часцей, і кожны эпізод доўжыцца амаль удвая больш. Гэта настолькі звычайная неадпаведнасць, што мы лічым яе біялагічна запраграмаванай. Мы лічым, што, хочам ці не, а гэта адно з гендарных адрозненняў, ад якога нікуды не дзецца.

Але на самай справе можа стацца, што гендарны разрыў у плачы – толькі сучасная распрацоўка. Гістарычныя і літаратурныя крыніцы сведчаць не толькі тое, што мужчыны плакалі публічна, але і тое, што ніхто не бачыў у гэтым нічога жаночага ці сорамнага. Насупраць, мужчынскі плач лічыўся нормай амаль у кожнай частцы свету на працягу ўсёй запісанай гісторыі.

Успомніце *Іліяду* Гамера, у якой уся грэцкая армія заходзіцца аднадушным плачам не менш за тры разы. Цар Прыйям не толькі плача, але дзярэ на сабе валасы і ад гора катаецца па зямлі. Зеўс плача крывавымі слязымі, і нават несмяротныя коні Ахілеса няўцешна галосаць над смерцю Патрокла. Канешне, мы не можам лічыць *Іліаду* дакладнай крыніцай гістарычных падзей, але несумненна, што грэкі лічылі ўсё гэта мадэллю паводзінаў для героя-мужчыны.

Мужчынскія слёзы далей працягнуліся і ў Сярэдневякоўі, дзе сведчанні аб іх назіраюцца і ў гістарычных, і ў літаратурных крыніцах. У хроніках перыяду мы знаходзім, як пасол неаднаразава плача, зяртаючыся да Філіпа Добраага, і ўся аўдыторыя на міравым кангрэсе кідаецца на зямлю, плача і стогне на працягу выступаў. [...]

Больш за тое, мужчына са слязамі на вачах быў не толькі феноменам Захаду. Яго можна сустрэць і ў японскім эпасе. У *Аповесці аб дому Тайра*, якая часта разглядаецца як крыніца прыкладаў ідэальных паводзінаў самурая, можна ўбачыць мужчын у слязах літаральна на кожным кроку. Вось тыповая рэакцыя на смерць галоўнакамандуючага: „І ўсе, хто пачуў аб tym, сябры і ворагі, – усе плакалі, пакуль рукавы іх не прамоклі наскроў”.

С. Ньюман, *Мужчына ў слязах*, „Маладосць” №6, 2016, с. 78–79.

Заданне 1. (0–1)

На аснове тэксту падай адпаведныя да дэфініцый словазлучэнні:

заплакаць для паказу –

фактычна, у сапраўднасці –

нястрымана плакаць –

Заданне 2. (0–2)

Праўда ў фальш? Пазнач згодна з інфармацыямі, пададзенымі ў тэксле.
Праўдзівія інфармацыі пазнач (П), фальшывія – (Ф).

1.	У сучасным грамадстве плач мужчыны не адпавядае ўяўленням аб сапраўднай мужнасці.	П	Ф
2.	Мы памыляемся, што розніца паміж плачам мужчын і жанчын абумоўлена біялагічна.	П	Ф
3.	І мужчыны, і жанчыны, нягледзячы на гендарныя адрозненні, маюць аднолькавую сярэднюю працягласць плачу.	П	Ф
4.	Сёння мужчынскі плач у публічных месцах паўсядна ў свеце лічыцца нормай.	П	Ф

Заданне 3. (0–2)

Выберы рысы мовы, характэрныя для гэтага тэксту. Пазнач ТАК, калі гэтая рыса выступае ў тэксле, пазнач НЕ – калі не выступае.

1.	Выкарыстанне слоў і словазлучэнняў з размоўнай лексікі.	ТАК	НЕ
2.	Наяўнасць дыялогаў.	ТАК	НЕ
3.	Прысутнасць аргументаў, якія даказваюць правільнасць галоўнага тэзіса.	ТАК	НЕ
4.	Апісанне падзеі з месца дзеяння.	ТАК	НЕ

Заданне 4. (0–1)

Адкажы, да якой часціны мовы адносяща слова *літаральна, наскрэз, насупраць*.

.....

.....

Заданне 5. (0–1)

Закончы сказ. Пазнач правільны адказ.

Словазлучэнне плача *крыавымі слязьмі* – гэта

А. гукаперайманне.

Б. метафара.

В. анафара.

Г. параўнанне.

Заданне 6. (0–1)

На аснове тэксту падай два прыклады, якія пацвярджаюць прысутнасць матыву мужчынскага плачу ў тэкстах культуры.

.....

.....

.....

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 7.–10.

Юрый Бабіч

Лексіка з нацыянальна-культурным кампанентам у сучасным публіцыстычным дыскурсе

Перыядычны друк у сучасным грамадстве адыгryвае надзвычай істотную ролю. І не толькі як крыніца інфармацыі палітычнага, эканамічнага ці сацыяльнага кшталту, але і як рэтранслятар агульнакультаралагічных ідэй і адпаведных ментальных установак. [...] Даволі багаты матэрыял для аналізу даюць публікацыі ў, **бадай**, найбольш папулярных сёння беларускамоўных выданнях – газетах „Звязда” і „Наша Ніва”, – а таксама яшчэ ў некаторых перыёдиках („Народная воля”, „Наша слова” і інш.). Iх асаблівая роля на сучасным этапе, на наш погляд, заключаецца ў падтрымцы пурыйстычных тэндэнций, якія выразна акрэсліліся ў беларускай мове ў апошнія гадоў дваццаць. А гэта, у сваю чаргу, сур'ёзна ўплывае на фарміраванне ды ўспрыманне моўнай карціны свету нашага этнасу ці асобных яе фрагментаў.

Пурыйзм (франц. *purisme* ад лац. *purus* ”чысты”) – імкненне ачысціць літаратурную мову ад іншамоўных запазычанняў, а таксама ад ненарматыўных лексічных і граматычных элементаў [...].

Напрыканцы XX – пачатку XXI ст., паводле меркаванняў многіх навукоўцаў, эпоха мікралінгвістыкі, што вывучала мову як замкнутую сістэму, змянілася перыядам макралінгвістыкі, калі мова разглядаецца пераважна ў якасці цэласнай структуры праз яе адносіны да сацыяльнай, духоўнай, матэрыяльнай і іншых сфер жыцця грамадства. Менавіта такі падыход дае магчымасць, **з аднаго боку**, выяўляць і рэтрансляваць пэўныя фрагменты моўнай карціны свету беларусаў, а з іншага – актуалізуе разуменне тых механізмаў, што павышаюць узровень нацыянальнай самаідэнтыфікацыі.

Варта пагадзіцца з меркаваннем аўтара манографіі *Сучасная Беларусь: мовы і нацыянальная ідэнтынасць* Іны Каліты, што на сучасным этапе праблема беларускай мовы – у значнай ступні лінгваэкалагічная. Таму публіцыстычны дыскурс сёння можа адыгryваць у тым ліку і надзвычай важную ролю, а менавіта спрыяць змяншенню частотнасці ўжывання штучных, не ўласцівых мове слоў, захаванню яе выразнай адметнасці і ўнікальнасці. На старонках шэрагу айчынных друкаваных выданняў паслядоўна ўжываеца значная група нацыянальна маркіраваных адзінак, якія, **па сутнасці**, сталі фактам літаратурнай мовы, але пакуль падаюцца не ўсімі слоўнікамі.

Так, побач з назоўнікамі ўрач і **бальніца** ўсё часцей ужываюцца слова **лекар** і **лякарня**. Тут важна ўсвядоміць, што **лякарня** – месца, дзе **лечач**, і менавіта гэтае значэнне павінна быць цэнтральным, ядзерным. Пры парадунні з адпаведнай калькаванай лексемай **бальніца**, якая матывуеца дзеясловам **балец**, выразна выяўляеца розніца ў ментальных установоўках, [...] **лякарня** выклікае ў свядомасці чалавека зусім іншыя асацыяцыі, чым слова **бальніца**, настройвае на аптымістычны лад, стварае станоўчы эмацыйны фон.

Ю. Бабіч, *Лексіка з нацыянальна-культурным кампанентам у сучасным публіцыстычным дыскурсе* [у:] „Роднае слова” №6, 2016, с. 33.

Заданне 7. (0–1)

Слова *рэтранслятар* у *Глумачальным слоўніку беларускай мовы* адносіцца да спецыяльнага тэрміна са значэннем ‘адна з прамежковых радыё- ці тэлевізійных станций у ланцузе перадавальных і прыёмных станций’.

У якім значэнні гэтае слова ўжываецца ў тэксле?

- A. у прымым слоўнікам значэнні
- B. у прымым і пераносным значэнні
- C. у пераносным значэнні ‘проблема’
- D. у пераносным значэнні ‘пастрандік’

Заданне 8. (0–2)

Напіши план тэкслу ў трох пунктах.

1.
2.
3.

Заданне 9. (0–1)

З якімі значэннямі суадносяцца пабочныя слова, выдзеленыя ў тэксле? Да пададзеных ніжэй слоў (1–3) выберы і дапасуй адпаведнае значэнне (A–Г).

пабочнае слова**значэнні**

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. <i>бадай</i> | A. са свайго боку, у адказ; адпаведна |
| 2. <i>на сутнасці</i> | B. на самай справе, у сапраўднасці |
| 3. <i>з аднаго боку</i> | C. ужываецца пры супастаўленні двух фактаў, з'яў
D. выказвае дапушчэнне якой-небудзь магчымасці,
схільнасць згадзіцца з чым-небудзь |

1.
2.
3.

Заданне 10. (0–1)

Растлумач, якую ролю, паводле аўтара тэкслу, адигрывае беларускі перыядычны друк у адносінах да беларускай мовы?

.....
.....
.....
.....
.....

Заданне 11.

Wybierz jeden temat i napisz wypracowanie.

Тэма 1. У чым заключаецца канфлікт пакаленняў? Паразважай над проблемай і аргументуй свой погляд, спасылаючыся на пададзены ніжэй тэкст Барыса Сачанкі *Чаравікі-туфелькі* і іншыя тэксты культуры. Твая праца павінна налічваць не менш за 250 слоў.

Барыс Сачанка

Чаравікі-туфелькі

З інстытута прыбегла радасная, узрушеная. Мімаходзь кінула на стол папку і ветрам уварвалася ў бацькаў кабінет.

– Папахен, у нас у суботу вечар! – гулліва крыкнула яшчэ з парога. – Мне трэба новая туфлі.

Стары, лысы да апошняга воласа прафесар зняў акуляры, асцярожна палажыў на стол ручку, якою толькі што пісаў новую сваю работу, і, стомлена паціраючы далонню скроні, сказаў:

– Лізачка, хто ж гэтак гаворыць з бацькам?

– А што? – здзвілася дзяўчына.

– Па-першае, я табе ніякі не папахен, а тата, – устаючы з-за стала, сказаў прафесар.

Па-другое... Прысядзь, калі ласка, дачушка, на канапу.

Ліза села.

– Я вось што хацеў табе сказаць, – пачаў прафесар, прысаджваючыся да дачкі. – Як ведаеш, я таксама не нарадзіўся адразу прафесарам і некалі вучыўся ў інстытуце. Дык вось. Калі мне было столькі год, як табе, са мной здарыўся адзін прыкрам выпадак: у мяне падраўся чаравік. У майстэрні абяцалі адрамантаваць яго праз дзень. А паколькі другіх чаравікаў я не меў, то назаўтра ў інстытут я пайшоў босы. Пайшоў рана, чуць свет, каб ніхто не бачыў. Сей у самы куток...

– Далей можаш не расказваць, – перапыніла Ліза бацьку. – Я ўсё ведаю...

– Што ж ты ведаеш? – усміхнуўся прафесар.

– Усё, усё ведаю. Ведаю, што табе не адрамантавалі таго чаравіка ні заўтра, ні паслязаўтра, ні праз тыдзень... І ўсе гэтыя дні ты хадзіў босы на лекцыі... Ведаю, што табе штогод хоць раз ды сніцца, як ты босы, ужо прафесар, ідзеш па праспекце ў інстытут. Ведаю, што ты будзеш цяпер пытаць, колькі пар туфляў у мяне. Мне абрыйда ўсё гэта слухаць, я не хачу, не хачу твойго нічога!...

Падхапілася, тупнула абцасікам моднай туфелькі і, уся ў слязах, выбегла з кабінета, моцна ляпнуўшы дзвярыма.

Стары прафесар паківаў галавою і ўстаў з канапы. Прайшоўся сюды-туды па кабінцы, потым сеў за стол. Але болей не мог напісаць ні радка – у галаву лезла зусім другое.

Адсунуўшы ў бок паперы, ён перабіраў у памяці зноў усё сваё жыццё, думаў, як гэта і чаму так здарылася, што яго не разумее і не хоча разумець родная дачка...

Б. Сачанка, *Чаравікі-туфелькі* [у:] В. Сянкевіч, *Са словам праз стагоддзі. Падручнік па літаратурнай і культурнай адукцыі для вучняў 1 класа сярэдніх школ*, Warszawa 2002, s. 36.

Тэма 2. Зрабі аналіз верша. Пастаў інтэрпрэтацыйны тэзіс і аргументуй яго. Твая праца павінна налічваць не менш за 250 слоў.

Максім Багдановіч
Пагоня

Толькі ў сэрцы трывожным пачую
За краіну радзімую жах, –
Ўспомню Вострую Браму святую
І ваякаў па грозных канях.

Ў белай пене праносяцца коні, –
Рвуцца, мкнуцца і цяжка хрыпяць...
Стараадаўняй Літоўскай Пагоні
Не разбіць, не спыніць, не стрымаць.

У бязмерную даль вы ляціце,
А за вамі, прад вамі – гады.
Вы за кім у пагоню спяшыце?
Дзе шляхі вашы йдуць і куды?

Мо яны, Беларусь, панясліся
За тваімі дзяцьмі ўздагон,
Што забылі цябе, адракліся,
Прадалі і аддалі ў палон?

Бійце ў сэрцы іх – бійце мячамі,
Не давайце чужынцамі быць!
Хай пачуюць, як сэрца начамі
Аб радзімай старонцы баліць...

Маці родная, Маці-Краіна!
Не ўсцішыцца гэтакі боль...
Ты прабач, Ты прымі свайго сына,
За Цябе яму ўмерці дазволь!..

Ўсё лятуць і лятуць тыя коні,
Срэбнай зброяй далёка грымяць...
Стараадаўняй Літоўскай Пагоні
Не разбіць, не спыніць, не стрымаць.

[1916]

М. Багдановіч, *Пагоня* [у:] *Беларуская літаратура. Хрестаматыя*, Мінск 2004, с. 305–306.

WYPRACOWANIE

na temat nr.....

Tabelę wypełnia egzaminator!

		Liczba punktów	Suma	Uzasadnienie przyznania 0 punktów
rozprawka	A.	0 – 3 – 6		
	B.	0 – 4 – 6 – 9 – 12		
interpretacja	A.	0 – 2 – 4 – 6		
	B.	0 – 4 – 8 – 12		
C.	0 – 1 – 2			
D.	0 – 2 – 4			
E.	0 – 1 – 2			
F.	0 – 1 – 3			
G.	0 – 2 – 4			
H.	0 – 2 – 4			

BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)